

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар школы

ДУА “Цырынская сярэдняя школа”

«___» _____ 2025 г.

Распарадак дня
рознаўзроставай групы інтэграванага навучання і выхавання
для дзяцей ад 3 да 6 гадоў
Цёплы перыяд

Ва ўстанове адукацыі	
7.30 – 8.40	Прыём выхаванцаў, гульні, самастойная рухальная дзейнасць дзяцей, ранішняе гімнастыка (на свежым паветры за выключэннем метэраэалагічных умоў)
8.40 – 8.55	Гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да сьнеданьня
8.55 – 9.10	Сьнеданьне
9.10 – 9.25	Самастойная рухальная дзейнасць, падрыхтоўка да арганізаванай дзейнасці на свежым паветры (за выключэннем неспрыяльных метэраэалагічных умоў)
9.25. – 10.30	Прагулка. Арганізаваная дзейнасць мастацка-эстэтычнай накіраванасці (выяўленчая, музычная дзейнасць выхаванцаў, азнаямленне з творамі мастацкай літаратуры і фальклору) і фізкультурна-аздараўленчай (фізкультурныя досугі і святы, дні здароўя, рухомыя гульні)
10.30 – 10.40	Гігіенічныя працэдуры, другое сьнеданьне
10.40 – 12.20	Падрыхтоўка да прагулкі. Прагулка, самастойная рухальная дзейнасць
12.20 – 12.30	Вяртанне з прагулкі, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да абеду
12.30 – 13.00	Абед
13.00 – 15.00	Сон
15.00 – 15.25	Паступовы пад'ём, гігіенічныя працэдуры, загартоўваючыя мерапрыемствы, самастойная рухальная дзейнасць
15.25 – 15.35	Гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да полудня
15.35 – 15.50	Полудзень
15.50 – 16.00	Падрыхтоўка да прагулкі
16.00 – 18.00	Прагулка, мерапрыемствы фізкультурна-аздараўленчай і мастацка-эстэтычнай накіраванасці, самастойная рухальная дзейнасць. Адыход дзяцей дадому.